


**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф. СКОРИНЫ»**

**ПЕДАГОГИКА:
ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ
АКАДЕМИКА И.Ф.ХАРЛАМОВА**



Гомель 2004

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "ГОМЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ"**

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

**ПЕДАГОГИКА:
ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ
АКАДЕМИКА И.Ф.ХАРЛАМОВА**

Сборник научных статей

Гомель 2004

ЭТЫКА-РЭЛГІЙНЫЯ ВЫТОКІ АЙЧЫННАЙ ТЭОРЫ І ПРАКТЫКІ МАРАЛЬНАГА ВЫХАВАНЯ

В.С.Болбас (Мазыр)

I.Ф.Харламаў адзначаў, што "істотай умовай развіцця педагогічнай тэорыі з'яўляецца гісторыка-педагагічны анализ асобных вузлавых праблем навучання і выхавання дзяцей, усебаковае асвяленне эвалюцыі найбольыш грунтоўных ідэй і канцепцый, якія вылучаюцца кожнай з гэтых праблем у папярэдніх эпохах" [1, 4]. Акадэмік падкрэсліваў, што асаблівую значнасць мае гэта палажэнне для даследавання тэорыі і практыкі маральнага выхавання. Вучоны звяртаў увагу на недапушчальнасць вузкасці і аднабаковасці вывучаемых з'яў і рэкамендаваў усебакова і глыбока даследаваць педагогічную спадчыну мінулага.

Сучаснае развіццё тэорыі і практыкі маральнага выхавання не можа задавальняць некаторая шаблоннасць, заўшчыненая зайдзялагізованасцю існаваўшых падыходаў у педагогічнай навуке. Адным з яскравых прыкладаў гэтага з'яўляюцца адносіны да вопыту хрысціянскай педагогікі ў маральным удасканаленіі асобы. Сёння відавочна, што недапушчальна як ігнараванне гэтага вопыту, так і яго фетышызацыя. Гістарычны падыход да даследавання месца і ролі рэлігійнай этикі ў развіцці тэорыі маральнага выхавання дазволіць навукова аргументавана вызначыць яе ў якасці адной з крыніц гэтага працэсу.

Рэлігія і мараль утвараюць два магутныя пласты духоўнай культуры. Маральны патэнцыял рэлігіі з яго верай у перамогу добра і справядлівасці ў многім фарміраваў правілы і нормы зямнога суіснавання людзей. Пачынаючы з глыбокай старажытнасці, рэлігійная этика выпрацоўвала маральныя каштоўнасці, якія вызначалі шматлікія бакі жыцця, у тым ліку, і пытанні выхавання. На тэрыторыі Беларусі таксама першапачатковая складалася свая сістэма вераванняў і звычаяў, якая атрымала называлася язычніцтва. Многія бачаць у язычніцтве велізарны комплекс першынтычных вераванняў, поглядаў і абрадаў, што складваліся на працягу многіх тысячагоддзяў і якія сталі асновай фарміравання ўсіх сусветных рэлігій. Язычніцтва садзейнічала выхаванню і ацэнцы адносін людзей да рэчаіснасці, сацыяльных проблем і прыроды. Старожытная рэлігія ўсходніх славян адпавядала

мадскім умовам калератыўнай ці калектыўнай вытворчасці і пэўнага ладу жыцця. Паняцце асобы, яе каштоўнасці не існавала. Кожны чалавек разглядаўся як член супольнасці, грамадзянін.

Ва ўсходніх славян, як і ў іншых народаў, сістэма правіл супольнага жыцця насіла прадпісальныя харктар і была цесна звязана з абраднасцю, з шанаваннем звышнатуральных сіл. Практычна для ўсіх і кожнага былі ўстаноўлены строгія рамкі паводзін шляхам разнастайных табу і забарон, хаця істотным адрозненнем сацыяльна-маральных норм у славян, паводле ацэнак сучасных навукоўцаў, была значна меншая іх табуізіраванасць, чым у іншых народаў. Ужо ў гэты перыяд нашымі продкамі выпрацоўваюцца адпаведныя формы паводзін, у межах якіх індыўд мог рабіць самастойныя ўчынкі, але з досьціць падрабязнай рэгламентацыі сваіх дзеянняў. Падобныя прадпісанні утваралі, як іх цяпер называюць, першасныя асновы маральнасці. Сярод найважнейшых з іх – забарона забойстваў, шанаванне багоў, бацькоў, старэйшых, захаванне традыцый і г.д. Харктэрна, што ў беларускіх казках, паданнях, легендах чалавек перамагае злых сілў ў першую чаргу маральнай чысцінёй.

Развіццё феадальных адносін з палітыка-аб'яднаўчымі тэндэнцыямі не магла задаволіць язычніцкую стракатасць міфалагічнага светаўспрымання, таму, дзякуючы многім абставінам, на ўсходнеславянскіх землях пачала ўсталёўвацца хрысціянская рэлігія. Трэба адзначыць, што хрысціянства вышесніла з народнага светапогляду не ўсе народныя язычніцкія вераванні, а толькі тыя навацці, якія былі ўведзены княжацкай уладай зверху. Даследчыкі адзінадушны ў тым, што ў беларусаў, як і ў іншых ўсходніх славян, да сучаснасці захаваліся элементы язычніцкай веры, асобныя абрады, рытуалы і т.п. Міфалагічная свядомасць, якая развівалася тысячагоддзямі, і сёння ўплывае на фарміраванне маральных ідэалаў і маральных паводзін.

У значнай ступені апора на каштоўнасці духоўнай культуры народа дапамагла хрысціянству ў асноўным негвалтоўна распаўсюдзіцца на ўсходнеславянскіх землях. Даволі важным напрамкам хрысціянізацыі ўсходніх славян была адаптацыя да іх гісторычнага і культурнага жыцця, прыстасаванне да славяна-язычніцкіх духоўных каштоўнасцей. Пад уздзеяннем язычніцтва на землях нашых продкаў само хрысціянства становіцца больш

"мірскім", "абрадавым". Усё гэта дае падставы сцвярджаць, што пісьменнасць, летапісанне, асвета і педагогічная думка ўсходніх славян маюць сваю ўласную аснову, а хрысціянства надало істотны дынамізм развіццю гэтых працэсаў і прынесла з сабой новыя элементы, якія прыжыліся толькі дзякуючы адпаведнаму ўзроўню развіцця матэрыяльнай і духоўнай культуры нашых продкаў. Больш того, маюць рацыю навукоўцы, якія разглядаюць язычніцтва "як фактар аховы этнакультурнага фонду ўсходнеславянскіх народаў ад яго размывання пад уплывам зневажных фактараў, галоўным чынам, хрысціянскай рэлігіі" [2, 11].

Яшчэ адной адметнасцю распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях было тое, што "культура старажытнай Беларусі перыяду XI-XIII стст., у целым зарыентаваная на Візантыю, была адкрыта для ўспрымання навацый з іншых рэгіёнаў, асабліва з Цэнтральнай і Заходній Еўропы" [3, 363]. Менавіта гэта прывяло да фарміравання шматканфесійнасці, якая адышпала істотную ролю ў духоўным жыцці грамадства і вызначыла щэраг арыгінальных ідэй у маральным выхаванні.

У адрозненні ад язычніцкай рэлігіі, якая ў аснове была національствычнай, хрысціянства ўзнікла як рэлігія чалавека. У аснову светапоглядных уяўленняў хрысціянства быў пакладзены прынцып духоўна-маральнай каштоўнасці чалавека і пастаянна скіраванаасць да агульнага добра. Паводле хрысціянскіх уяўленняў чалавек ад нараджэння нясе на сабе цяжар першароднага граха, але ў яго ёсьць адзіны шлях да ўратавання – маральна-удасканаленне. Важнейшым зыходным пунктам хрысціянскай этикі з'яўляецца сцвярдженне, што кожны чалавек можа разкальна "змяніць сваю сутнасць". Зыходзячы з таго, што кожны індывід мае магчымасць не толькі выправіць дрэннае, а і падышыць прыродна добрае, маральная-этычныя ідэі напаўняюцца духам аптымізму. Хрысціянскае вучэнне ў першую чаргу вынічалася маральна-дыдактычным, павучальным, этика-формастычным зместам. Вось чаму на працягу ўсяго перыяду сярэднявечча на беларускіх землях рэлігійна-маральная ідэя здамінуючае становішча. Ім падпарадкоўваліся агульна-філософская, эстэтычныя, палітычныя і нават эканамічныя праблемы таго часу. Прычым дзеячы грамадской і педагогічнай думкі Беларусі ў пошуках маральна-духоўнага ўладкавання грамадства

Відмінну думакратьчну складанасць.

Узникіца хрысціянства як рэлігія ніжэйшых слав' на сельніцтва, але паступова яе баруць на ўзбраенне правачыя класы, які прыстасоўваюць многія палажэнні светапогляднай сістэмы для ўмадавання сваіх пазіцый. Параўноўваючы лёс хрысціянства і язычніцтва, Б.А.Рыбакоў піша: "З цічэннем стагоддзяў славянская язычніцтва ўсё больш становілася выражэннем народнага светаўпрымання. Царква... стала перш-наперш выразнікам феадальнай ідэалогіі" [4, 36]. Паставіўши на мэдце імкненне да ўсеагульнага добра, якое можа ажыццяўляцца толькі праз добрачыннасць, хрысціянская этыка падрабязна раскрывае змест апошняй. Была распрацавана сістэма маральна-духовных кааштоўнасцей і Богачалавек вылучаўся ў якасці яе ўласбітнення. Прынцыпова важна, што ў адрозненні ад язычніцкай рэлігіі Бог з'яўляўся прыкладам, узорам для пераймання, а не страшаннем. Дзякуючы такой арыентацыі на маральны абсалют, хрысціянская этыка самым раптучым чынам упльвала на фарміраванне ідэй маральнага выхавання ў грамадстве.

Важна адзначыць, што ў адрозненні ад язычніцкага перыяду, калі паніцце добра, маральнасці цалкам і поўнасцю вызначалася інтарэсамі толькі людской століннасці, хрысціянская этыка акцэнтуе ўвату на ўзвышэнні кожнага індывіда, на неабходнасці заціврджэння адносін да іншых, як да самога сябе. Маральныя запаветы хрысціянства звернуты перш за ўсё да ўнутранага свету індывіда, да яго сумлення. Нават абмежавальны характар маральных норм уяўляе сабой не толькі і не столькі абмежаванне дзеянісці чалавека адносна іншых а ў першую чаргу ўстанаўленне межаў уласных дум, помыслau дзеянняў і ўчынкаў. Адносины да іншых – гэта перш-наперш адносіны да самога сябе. Гэта стварае ўмовы для таго, каб абсалютнае добро і ўласнае шчасце злівалася ў адзінае целае. Асновай жа гэтага прынцыпу, яго дзеісным сродкам і адной з мэт з'яўляецца любоў.

Хрысціянская любоў або з'яўляла поўную забарону на помсту, якая ўладарыла ў язычніцтве. Нават злыя думкі лічыліся

vascь, міласцівасcь, гасціннасcь і інш. Больш таго, чалавечыя якасці, якія грунтуюцца на любові істотна адрозніваюцца ад іншых, нават знешне падобных. Так, напрыклад, даследчыкі падкрэсліваюць, што трэба бачыць розніцу "паміж пакорлівасцю дзеля любві і пакорлівасцю дзеля ўласнага выратавання" [5, 20]. Пакорлівасcь многімі трактуеца як праява баязлівасcі, нерашу часці, бяздзейнасці. Але гэта не зусім так. На час свайго заразжэння хрысціянства мела на мэце радыкальна змяніць існаваўшую рэчаінасць. Хрысціянскае веравучэнне заклікала да царпення не дзеля таго, каб прыстасавацца да несправядлівасці схіліцца перад злом, а каб "свой пакорлівасцю ўтаймаваць сканцэнтраванае па хрысціянскіх паняццях у чалавечай гордасці сусветнае зло, перамагчы яго маральна, духоўна" [5, 29].

Хрысціянская этыка прапануе новае разуменне справядлівасці, якая павінна ляжаць у аснове грамадскіх адносін. У хрысціянскай рэлігіі паняцце справядлівасці ўключала ў сябе прынцып эквівалентнасці дзеяння і дзеяння ў адказ, іншымі словамі, справядлівасcь мела месца тады, калі за добро плаціла нараўназначным дабром, за зло – злом. Новая мараль будавалася на прынцыпова новых падыходах. Высокамаральны чалавек павінен рабіць добро без усялякай думкі пра нейкую адплату за гэта. Важнейшай асаблівасцю хрысціянскага выхавання быў наднацыянальны, агульначалавечы характар. Практична ўпершыню ў гісторыі чалавецтва ставіліся аднолькавыя задачы маральнага ўдасканалівания абодвух палоў – мужчынскага і жаночага. Адной з асаблівасцей хрысціянскага выхавання была арганізацыя з улікам свабоды выбару кожнага індывіда. Прэблема свабоды волі аказала сур'ёзны ўплыў на фарміраванне этичных асноў маральнага выхавання.

Хрысціянская этыка вучыць, што не заўсёды дабрадзеяне свядомасcь увасабляеца ў дабрадзеяных спраўах. Справядлівасць, высокамаральным чалавекам можа быць той, у каго кожны элемент маральнай свядомасці з'яўляеца асновай адпаведнага учынкаў, а з іншага боку, кожны дабрадзеяны учынак з'яўляеся вынікам сукупнай духоўнай вартасці асобы. Паводле хрысціянскіх перакананняў дабрадзеянасць толькі на початку фарміравання патрабуе значных намаганняў волі. Рухавіком маральнай дзейнасці ў першую чаргу з'яўляюцца пачуцці,

цыянальны бок духоўнага свету індывіда. Менавіта таму хрысціянскіх арганізатарапія маральна-выхаваўчага працэсу пераважна вабілі эмацыянальныя аспекты педагогічнага ўздзеяння і з гэтай нагоды прыярытэтная ўвага надавалася выхаванню пачуццяў і душы. Суіснаванне на беларускіх землях некалькіх рэлігійных веравучэнняў самым непасрэдным чынам садзейнічала актыўізацыі тэарэтычных распрацовак і пошукаў практычных шляхоў у развіцці маральнага выхавання, істотным чынам пашырала крынічную базу айчыннай этика-педагагічнай думкі. Кожная рэлігія ў першую чаргу з дапамогай уласнай ідэалогіі імкнулася прыцягнуць на свой бок як мага больш вернікаў.

Усё гэта ў сукупнасці з дэмакратычнымі характарамі хрысціянства на Беларусі забяспечыла фарміраванне найважнейшай асаблівасці развіцця айчынных ідэй маральнага выхавання. У адрозненне ад краін Заходняй і Цэнтральнай Еўропы, дзе гуманістычная плынь фарміравалася на досьць вузкім сацыяльным падмурку, які ўтваралі прадстаўнікі адукаванай вярхушки грамадства, на беларускіх землях гуманістычна-педагагічныя ідэі па прычыне больш цеснай сувязі з рэлігіяй мелі яўна выражаны дэмакратычныя характеристики і разам з ідэямі маральнага выхавання набылі агульначалавечую накіраванасць ідэі гуманістычнай педагогікі, у тым ліку і ідэі маральнага выхавання, якія з'явіліся на такой глебе, атрымалі выразна агульначалавечую накіраванасць. Гэтым у пэўнай ступені як бы папаўняліся недастаткова ражучыя крокі ў напрамку секулярызацыі айчыннай этика-педагагічнай думкі эпохі Адраджэння.

1. И.Ф.Харламов Теория нравственного воспитания (Ист. и соврем. проблематика и основные пед. идеи). – Мин.: Изд-во БГУ, 1972. – 364 с.
2. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мин.: НКФ "Экаперспектыва", 1996. – 453 с.
3. Ганецкая І.У. Беларуская культура XI-XIII стст. у агульнаеўрапейскім кантексте // Гуманітарныя і сацыяльныя науки на зыходзе XX стагоддзя. / Уклад.: В.К.Шчэрбін, Г.М.Зенава, Л.М.Марчанка. – Мин., 1998. – С. 366-369.
4. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, Российская Академия наук. – 2-е изд. – 1994. – 608 с.
5. Майоров. Г.Г. Этика в средние века. – М.: Знание, 1986. – 64 с.